

Надрукавана ў «Малодосці»: чэрвеньскі нумар

Аўтары розных пакаленняў

Лета ў «Малодосці» пачынаецца з гумарыстычнай аповесці Андрэя Сідарэйкі «Малодыя, альбо Вясёлыя будні сям'і Курачкіных». Письменнік нарадзіўся на Гомельшчыне, у Рэчыцкім раёне. Скончыў Лоеўскае педагагічнае вучылішча і факультэт журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Аўтар кніг «Жонка на гадзіну», «Вальс чырвоных гронак рабіны», «Дзясяць капеек», «Здарэнне ў ціхую ноч». Выпускніца філфака БДУ Паліна Басалыга (нарадзілася ў Мінску ў 2000 годзе) знаёміць з падборкай вершаў «Святло і цемра». «Шапталі зоркі між сабою: / «Што бачыш ты?» / «Я бачу літасць» / «Я бачу гора». / Спыталася поўня: / «Што адчувалі?» / «Святое шчасце».



Вось, да прыкладу, што сцвярджае Наталля Канстанцінава: «У мяне ёсць тры крыніцы ідэй, якія становяцца асновай літаратурных твораў: мая журналісцкая дзейнасць, мае рэальнае прыватнае жыццё і мае фантазіі. Штуршком для выбудовання сюжэта можа стаць што заўгодна: пачутыя мной гісторыя або факт, актуальныя з'явы жыцця, некалькі радкоў з упадабанай песні. Былі нават выпадкі, калі літаральна адна-дзве сказаныя кімсьці фразы развіваліся ў сюжэт апавядання або аповесці. Тое, што ўзяла з рэальнасці, я заўсёды творча апрацоўваю, развіваю, перайначваю, кампаную з нечым іншым. У той жа час і мае фантазіі не з'яўляюцца абсалютна адарванымі ад рэчаіснасці: у іх я ў чароўным, рамантычным свеце пераасэнсоўваю нешта з рэальнасці».

Абразкі Канстанціна Касяка аб'яднаны агульнай назвай «Да дзядоў на магілы». Малады літаратар (нарадзіўся ў Мінску ў 1987 годзе; скончыў гістарычны факультэт БДУ) імкнецца зазірнуць у лёсы сваіх прашчурцаў, блізкіх людзей, піша пра цікавыя яму мясціны.

Шмат старонак у шостым нумары «Малодосці» адведзена прозе і паэзіі аўтараў сталых, добра вядомых не толькі чытачам «Малодосці» — Зіновія Прыгодзіча, Міхася Пазнякова, Ганны Навасельцавай, Наталлі Канстанцінавай. Цікавай падаецца падборка вершаў Ірыны Бяльковіч «Каханне прамень». Дарэчы, у «Малодосці» з'явілася традыцыя — рэдакцыя дае магчымасць аўтарам патлумачыць, якімі прынцыпамі яны кіруюцца ў сваёй творчасці.

Раю ўсім не абысці ўвагай «Дыялог пакаленняў», у якім развагамі пра жыццё і творчасць дзеліцца дзед і ўнук — літаратуразнаўца, перакладчык, доктар філалагічных навук, прафесар Іван Чарота і студэнт філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта Цімафей Чарота. А следам за «Дыялогам...» — публікацыя перакладзеных Цімафеем Чаротам вершаў англа-амерыканскага паэта Роджэра Крэйка. Змешчаны ў «Малодосці» і апавяданні Вірджыніі Вульф «Новая сукенка» і «Пазнака на сцяне», перакладзеныя Марынай Макарыч.

Мікола БЕРЛЕЖ.

НЕЗВЫЧАЙНАЯ ГОНКА

У Брэсце 10 ліпеня пройдзе міжнародны забег Bison Race. На гонку з перашкодамі заявіліся амаль 1,2 тысячы аматараў бегу з Беларусі і Расіі, ведамаміла начальнік аддзела спорту і турызму гарвыканкама Алеся ОКРУГ.

Такія спаборніцтвы ў горадзе ар-

ганізуюць упершыню. Старты і фінішны гарадок будуць размяшчацца каля парку валуноў у Гарадскім садзе. Маршрут гонкі пройдзе па набярэжнай ракі Мухавец да Брэсцкай крэпасці, потым атлеты перабягуць па падвесным мосце на экасцяжыну, адтуль на мост да бульвара Шаўчэнкі — і вернуцца да месца старту.

«У асноўным Bison Race праходзіць на закрытых аб'ектах. Мы ж выбралі гарадское асяроддзе, каб дарослыя і дзеці маглі паназіраць за такімі цікавымі спаборніцтвамі, і каб папулярызаваць спорт і здаровы лад жыцця», — расказала Алеся Округ.

Даўжыня асноўнай дыстанцыі складае 8 км, для дзяцей — 1 км.

СЁННЯ

Месяц
Малодзік 29 чэрвеня.
Месяц у сузор'і Шалая.

Сонца

	Усход	Заход	Даўжыня дня
Мінск	4.46	21.42	16.56
Віцебск	4.28	21.39	17.11
Магілёў	4.36	21.32	16.56
Гомель	4.42	21.19	16.37
Гродна	5.03	21.55	16.52
Брэст	5.13	21.47	16.34


Імяніны

Пр. Соф'і, Ульяны, Антона, Арцэма, Барыса, Георгія, Германа, Дзяніса, Сямёна, Фёдара. К. Дамінікі, Люцыі, Тэрэзы, Эдварда.



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА



Даты Падзеі Людзі

6 ЛІПЕНЯ
1900 год — нарадзіўся (в. Шацк, цяпер у Пухавіцкім раёне) Іван Сцяпанавіч Лупіновіч, беларускі глебазнавец і аграхімік. Акадэмік АН БССР, Акадэміі сельскагаспадарчых навук БССР, доктар сельскагаспадарчых навук, прафесар, заслужаны дзеяч навукі Беларусі. У 1951 годзе — выконваючы абавязкі прэзідэнта АН БССР. У 1957—1961-м — прэзідэнт Акадэміі сельскагаспадарчых навук БССР. Распрацаваў метадыку комплекснага прыродна-гістарычнага раяніравання тэрыторыі СССР для сельскагаспадарчага выкарыстання і склаў карту. Аўтар больш як 120 навуковых прац.

1905 год — нарадзіўся (в. Вялікая Уса, цяпер Уздзенскі раён) Пятро Глебка, беларускі паэт, акадэмік АН БССР. У 1957—1969 гадах дырэктар Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. Аўтар паэтычных зборнікаў «Шыпшына», «Урачыстыя дні», «Чатыры вятры» і іншых, а таксама драматычнай паэмы «Над Бярозай-ракой», лібрэта опер, літаратурна-крытычных і публіцыстычных артыкулаў. Вёў даследчую работу ў галіне беларускай лексікалогіі, мастацтвазнаўства і фалькларыстыкі. Суаўтар і адзін з рэдактараў «Руска-беларускага слоўніка», аўтар шэрагу работ, прысвечаных мове письменнікаў.

1937 год — нарадзіўся (г. Санкт-Пецярбург) Пётр Мікалаевіч Драчоў, беларускі мастак. Працаваў у станковай і кніжнай графіцы. Сярод твораў: серыя акварэляў «Помнікі архітэктуры Беларусі», «Бярэзінскі запаведнік», літаграфіі, ілюстрацыі да кніг У. Дубоўкі, П. Броўкі, У. Караткевіча і іншых.

1977 год — нарадзіўся (г. Мінск) Максім Мікалаевіч Мірны, беларускі спартсмен (тэніс), заслужаны майстар спорту Беларусі. Чэмпіён XXX Алімпійскіх гульняў у Лондане. Пераможца

Уімблдонскага турніру. Неаднаразовы пераможца адкрытага чэмпіянату ЗША. Уладальнік «Кубка Крамля». Пераможца матчаў Кубка Дэвіса. Пераможца турніраў серыі «Чэленджэр» у парным разрадзе. Шматразовы пераможца турніраў Асацыяцыі тэнісістаў-прафесіяналаў.

1415 год — на вогнішчы разам са сваімі працамі спалены лідар чэшскіх пратэстантаў Ян Гус. Нацыянальны герой чэшскага народа. Быў святаром і некаторы час рэктарам Пражскага ўніверсітэта. Пакаранне Гуса выклікала так званыя Гусіцкія войны ў Чэхіі (1419—1434).

1439 год — папа рымскі Яўгеній IV і візантыйскі імператар Іаан VIII падпісалі Фларэнтыйскую унію, якая стварыла грэка-каталіцкую (уніяцкую) царкву.

1785 год — доллар стаў нацыянальнай валютай ЗША.

1918 год — левыя эсэры ўзялі ў Маскве ўзброенае паўстанне. Супярэчнасці ўнутры ўрадавай кааліцыі бальшавікоў і левых эсэраў абвастраліся яшчэ ў сакавіку 1918 года, з падпісаннем Брэсцкага мірнага дагавора. У знак пратэсту супраць яго ўмоў, ганебных для Расіі, левыя эсэры пакінулі Саўнаркам, і на IV з'ездзе Саветаў галасавалі супраць Брэсцкага міру.

1923 год — афіцыйна набыло сілу рашэнне аб стварэнні СССР. Створаны Савет народных камісараў СССР (уряд) і саюзныя наркаматы (міністраствы).

ДЖОРЖ ГАЛІФАКС:
 «Адукацыя — гэта тое, што застаецца пасля таго, як мы ўжо забыліся ўсё, чаму нас вучылі».

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

Рэгістрацыйнае пасведчанне нумар 2 ад 17 лютага 2009 года, выдадзенае Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Дырэктар — галоўны рэдактар **КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.**
АДРАС: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.
ТЭЛЕФОНЫ ў МІНСКУ: прыёмнай — 311 17 13 (тэл./факс); аддзелаў: пісьмаў — 311 17 44, маркетынгу — 263 66 73, бухгалтэрыі — 311 17 16.
прым. рэкламы
тэл./факс: 311 17 27,
 e-mail: reklama@zviazda.by

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў, іх меркаванні не з'яўляюцца меркаваннем рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

www.zviazda.by (для зваротаў): zvarot@zviazda.by

e-mail: **info@zviazda.by**

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004. 220013, Мінск, прасп. Незалежнасці, 79/1. Выходзіць 5 разоў на тыдзень. Тыраж 14.804. Індэкс 63850. Зак. № 1721. Нумар падпісанні ў 19.30

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5 ліпеня 2022 года.